




ІНСТЫТУТ ГІСТОРЫІ  
НАЦЫЯНАЛЬНАЙ АКАДЭМІІ НАВУК БЕЛАРУСІ  
АДДЗЯЛЕННЕ ГУМАНІТАРНЫХ НАВУК І МАСТАЦТВАЎ  
АКАДЭМІЯ КІРАВАННЯ ПРЫ ПРЭЗІДЭНЦЕ  
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ

## ПРАГРАМА

Міжнароднай навуковай канферэнцыі

# РЫЖСКІ МІР 1921 ГОДА Ў ЛЁСЕ БЕЛАРУСКАГА НАРОДА (ДА 100-ГОДДЗЯ ЗАКЛЮЧЭННЯ)



г. Мінск, 18–19 сакавіка 2021 г.

## ЗАПРАШАЕМ НАВЕДАЦЬ



Археалагічную навукова-музейную экспазіцыю  
Інстытута гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук  
Беларусі г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1.  
Тэл. +375 17 2841870

Фрагменты на вокладцы:

- Фотаздымак, зроблены ў Доме Чарнагаловых у г. Рыга падчас паседжання польска-савецкіх мірных перамоваў;
- Карта “Беларусь па ўмовах Рыжскага мірнага дагавора. Укрупнение БССР у 1924 і 1926 гг.”

© Аўтар калажу: К.Д. Ганчарэнка

## АРГКАМІТЭТ

Міжнароднай навуковай канферэнцыі «Рыжскі мір 1921 года ў лёсе беларускага народа (да 100-годдзя заключэння)»

**Каваленя Аляксандр Аляксандравіч** – акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі, член-карэспандэнт, доктар гістарычных навук, прафесар (*старшыня*).

**Лакіза Вадзім Леанідавіч** – дырэктар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт (*намеснік старшыні*).

**Даніловіч Вячаслаў Віктаравіч** – рэктар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

**Юрэцкі Станіслаў Сцяпанавіч** – намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

**Дашкевіч Алена Генадзеўна** – намеснік дырэктара Інстытута кіраўніцкіх кадраў па ідэалагічнай, выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

**Шэўко Фёдар Аляксеевіч** – намеснік дырэктара па агульных пытаннях Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

**Салаўянаў Андрэй Пятровіч** – вучоны сакратар Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

**Смяховіч Мікалай Уладзіміравіч** – загадчык цэнтра гісторыі Беларусі канца XVIII–XXI стагоддзяў Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

**Траццяк Сяргей Аляксандравіч** – загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

**Мазец Валянцін Генрыхавіч** – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук, дацэнт.

**Несцяровіч Мікалай Барысавіч** – вядучы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

## **РАБОЧАЯ ГРУПА**

**Капліеў Аляксей Аляксандравіч** – старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдат гістарычных навук.

**Бараноўскі Аляксандр Віктаравіч** – навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

**Ганчарэнка Кірыл Дзмітрыевіч** – малодшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

## **ПАРАДАК ПРАЦЫ КАНФЕРЭНЦЫ**

### **18 сакавіка (чацвер)**

10.00 – Рэгістрацыя ўдзельнікаў.

11.00 – Адкрыццё канферэнцыі. Пленарнае пасяджэнне.

13.00 – Абед.

14.00 – Працяг пленарнага пасяджэння.

### **19 сакавіка (пятніца)**

10.00 – Працяг пленарнага пасяджэння.

13.00 – Абед.

14.00 – Працяг пленарнага пасяджэння.

15.30 – Падвядзенне вынікаў. Закрыццё канферэнцыі.

## **ЧАС І МЕСЦА РАБОТЫ КАНФЕРЭНЦЫ**

*(г. Мінск, вул. Акадэмічная, 1, Інстытут гісторыі НАН Беларусі)*

### **Рэгістрацыя ўдзельнікаў.**

*Час правядзення: 18.03.2021 г.: 10<sup>00</sup> – 11<sup>00</sup>.*

*Месца правядзення: Фае другога паверху.*

### **Урачыстае адкрыццё. Пленарнае пасяджэнне.**

*Час правядзення: 18.03.2021 г.: 11<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>.*

*Месца правядзення: зала пасяджэнняў Вучонага савета  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі  
(пакой 223).*

### **Працяг пленарнага пасяджэння.**

*Час правядзення: 18.03.2021 г.: 14<sup>00</sup> – 17<sup>30</sup>;*

*19.03.2021 г.: 10<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>, 14<sup>00</sup> – 15<sup>30</sup>.*

*Месца правядзення: зала пасяджэнняў Вучонага савета  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі  
(пакой 223).*

### **Закрыццё канферэнцыі.**

*Час правядзення: 19.03.2021 г., 15<sup>30</sup> – 16<sup>00</sup>.*

*Месца правядзення: зала пасяджэнняў Вучонага савета  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі  
(пакой 223).*

*Даклады на пленарным пасяджэнні – да 15 хвілін.*

*Працоўныя мовы: беларуская, руская, англійская.*

# УРАЧЫСТАЕ АДКРЫЦЦЁ

## Прывітальныя словы

Старшыні Прэзідыўма Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, акадэміка, доктара эканамічных навук, прафесара **Уладзіміра Рыгоравіча Гусакова.**

Рэктара Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вячаслава Віктаравіча Даніловіча.**

Дырэктара Інстытута гісторыі НАН Беларусі, кандыдата гістарычных навук, дацэнта **Вадзіма Леанідавіча Лакізы.**

# ПЛЕНАРНАЕ ПАСЯДЖЭННЕ

(зала пасяджэнняў Вучонага савета Інстытута  
гісторыі НАН Беларусі, пакой 223)

**18.03.2021 г.: 11<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>, 14<sup>00</sup> – 17<sup>30</sup>**

**19.03.2021 г.: 10<sup>00</sup> – 13<sup>00</sup>, 14<sup>00</sup> – 15<sup>30</sup>**

## Мадэратары

**Трацяк Сяргей Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных  
навук, загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі  
Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

**Мазец Валянцін Генрыхавіч**, кандыдат гістарычных навук,  
дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай  
гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі.

- 1. Марзалюк Ігар Аляксандравіч**, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, старшыня пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навуцы і культуры (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Рыжская мірная дамова 1921 года і яе ацэнка ў беларускай нацыянальнай традыцыі: гістарычны і юрыдычны аспекты.*
- 2. Трацяк Сяргей Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, загадчык аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Насуперак усяму: беларуская дзяржаўнасць у 1919–1921 гг.*
- 3. Саракавік Іван Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Погляды польскай палітычнай эліты на дзяржаўнасць Беларусі: ад абвясчэння незалежнасці Польшчы ў 1918 г. да Рыжскага мірнага дагавору 1921 г.*



4. **Гигин Вадим Францевич**, кандидат исторических наук, доцент, декан факультета философии и социальных наук Белорусского государственного университета (г. Минск).  
Тема доклада: *Рижский мирный договор в отражении политической мысли Беларуси.*
5. **Павлова Татьяна Яковлевна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного права факультета международных отношений Белорусского государственного университета (г. Минск).  
Тема доклада: *Усилия деятелей БНР в период проведения польско-советских мирных переговоров (1920 – начало 1921 гг.).*
6. **Літвін Аляксей Міхайлавіч**, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык цэнтра ваеннай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Баявыя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў перыяд польска-савецкай вайны.*
7. **Каваленя Аляксандр Аляксандравіч**, член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар, акадэмік-сакратар Аддзялення гуманітарных навук і мастацтваў НАН Беларусі (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Рыжскі мір у лёсе беларускага народа.*
8. **Дашкевіч Алена Генадзеўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, намеснік дырэктара Інстытута кіраўніцкіх кадраў па ідэалагічнай, выхаваўчай рабоце і сацыяльных пытаннях Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Рыжскі мір на старонках перыядычнага друку 1921 г.*
9. **Цымбал Александр Георгиевич**, кандидат исторических наук, доцент, Минский государственный лингвистический университет, Институт истории НАН Беларуси (г. Минск).  
Тема доклада: *Польша – Беларусь в 1918–1921 гг. в польской историографии 2010-х гг.*

10. **Пашкович Елена Иосифовна**, кандидат исторических наук, заведующая кафедрой всеобщей истории Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина (г. Брест).  
Тема доклада: *Документы Главной опекунской рады как источник по изучению истории Беларуси в 1918–1922 гг.*
11. **Мазец Валянцін Генрыхавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Перагаворы ў Рызе і Рыжскі мір у лютэрку тагачаснай беларускай прэсы.*
12. **Шабасова Марина Алексеевна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета Белорусского государственного университета (г. Минск).  
Тема доклада: *Подготовка и подписание Рижского мира в материалах центральных советских газет.*
13. **Милач Татьяна Михайловна**, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры всеобщей истории Брестского государственного университета имени А.С. Пушкина (г. Брест).  
Тема доклада: *Трансформация оценок Рижского мира в советской отечественной историографии.*
14. **Савіч Аляксандр Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры гісторыі славянскіх народаў Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна (г. Брэст).  
Тэма даклада: *Рыжскі мір і Заходняя Беларусь 1921–1939 гг. у айчыннай савецкай гістарыяграфіі.*

15. **Дубовик Александр Константинович**, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории белорусской государственности Белорусского национального технического университета (г. Минск).  
Тема доклада: *Историография истории профсоюзного движения в Советской и Западной Беларуси в 1920–1930-е гг.*
16. **Сацукевіч Іван Іванавіч**, магістр гісторыі, асістэнт кафедры эканамічнай гісторыі Інстытута сацыяльна-гуманітарнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага эканамічнага ўніверсітэта (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Падзеі 1919–1921 гг. і назвы вуліц Мінска.*
17. **Мирзаев Джалалитдин Зайниевич**, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры «Мировой истории» Термезского государственного университета (г. Термез, Узбекистан).  
Тема доклада: *Геополитические трансформации в Европе после Первой мировой войны в системе непрерывного образования Узбекистана.*
18. **Здановіч Уладзімір Васільевіч**, доктар гістарычных навук, прафесар, загадчык кафедры гісторыі Беларусі Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. С. Пушкіна (г. Брэст).  
Тэма даклада: *Рыжскі мір на старонках айчынных падручнікаў для ВНУ савецкага і сучаснага перыядаў.*
19. **Латышева Виктория Александровна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университета (г. Минск).  
Тема доклада: *«Здесь захоронены 22 красноармейца 149-го интернационального полка, погибшие в годы Польско-советской войны. Декабрь 1918 г.»*

20. **Сильванович Станислав Алёйзович**, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры социально-гуманитарных наук Гродненского государственного медицинского университета (г. Гродно).  
Тема доклада: *Польско-советская война 1919–1921 гг. и экспорт революции.*
21. **Саўчанка Дзмітрый Яўгенавіч**, старшы выкладчык Паўночна-Заходняга інстытута кіравання Расійскай Акадэміі народнай гаспадаркі і дзяржаўнай службы (г. Санкт-Пецярбург, Расійская Федэрацыя).  
Тэма даклада: *Ваенна-палітычныя аспекты польска-савецкай вайны 1919–1920 гадоў і іх уздзеянне на фарманне беларускай дзяржаўнасці.*
22. **Рудовіч Станіслаў Сцяпанавіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік аддзела археаграфіі Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Беларуская вайсковая камісія ў лабірынце польска-беларускіх адносін 1919–1921 гг.*
23. **Бодрыкаў Яўгеній Аляксандравіч**, аспірант кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу гістарычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Палескі паход 1920 г. генерала С.Н. Булак-Балаховіча ў ацэнках дзеячаў Найвышэйшай і Народнай Рады БНР.*
24. **Iuliia Vialova**, researcher of the Department of International Relations and Foreign Policy of Ukraine, Institute of History of Ukraine of the National Academy of Science of Ukraine (Kyiv, Ukraine).  
Тэма даклада: *Leon Wasilewski at the Treaty of Riga Negotiations (1921) and the Establishment of the Eastern Border of the Second Polish Republic.*

25. **Новицкая Виктория Дмитриевна**, студентка 3 курса факультета международных отношений Белорусского государственного университета (г. Минск).  
Тема доклада: *Белорусская проблематика в процессе советско-польского урегулирования.*
26. **Снапкоўскі Уладзімір Еўдакімавіч**, доктар гістарычных навук, прафесар, прафесар кафедры міжнародных адносін факультэта міжнародных адносін Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Аб вызначэнні мяжы паміж Польшчай і Беларуссю на мірных перагаворах.*
27. **Бароўская Вольга Мікалаеўна**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Усталяванне беларускага ўчастка савецка-польскай пагранічнай лініі ў 1921–1922 гг.*
28. **Петаченко Григорий Алексеевич**, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России исторического факультета Белорусского государственного университета (г. Минск).  
Тема доклада: *Реализация советским правительством положений Рижского мирного договора.*
29. **Буевич Татьяна Владимировна**, заместитель директора Государственного архива Витебской области (г. Витебск).  
Тема доклада: *Влияние Рижского мирного договора (1920 г.) на состояние латышской диаспоры Витебщины.*
30. **Стасевич Полина Вадимовна**, студентка 1 курса юридического факультета Белорусского государственного экономического университета (г. Минск).  
Тема доклада: *К вопросу о советско-польских отношениях после Рижского мира 1921 г.*

31. **Гецевич Андрей Казимирович**, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси, археологии и специальных исторических дисциплин Гродненского государственного университета имени Янки Купалы (г. Гродно).  
Тема доклада: *Местечко Липнишки в период Первой мировой и польско-советской войн (1914–1921 гг.)*.
32. **Карнялюк Віталь Рыгоровіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры турызму і культурнай спадчыны факультэта гісторыі, камунікацыі і турызму Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы, (г. Гродна).  
Тэма даклада: *«Анкета о трудовой деятельности беженцев на местах временного их помещения» як інструмент дасладавання ўспамінаў былых бежанцаў*.
33. **Воюш Руслан Валерьевич**, учитель истории средней школы № 1 г. Полоцка (г. Полоцк).  
Тема доклада: *Основные направления деятельности Полоцкого уездного управления по эвакуации населения в 1920 году в условиях польско-советской войны*.
34. **Капліеў Аляксей Аляксандравіч**, кандыдат гістарычных навук, старшы навуковы супрацоўнік аддзела навейшай гісторыі Беларусі Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Арганізацыя супраць эпідэмічных мерапрыемстваў на акупаванай тэрыторыі Беларусі падчас польска-савецкай вайны 1919–1921 гг.*
35. **Старовойтов Михаил Иванович**, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры истории Беларуси Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (г. Гомель).  
Тема доклада: *Социально-демографические последствия Первой мировой и польско-советской войн для Беларуси (1921–1926 гг.)*.

36. **Вавренюк Ирина Ильинична**, преподаватель Брестского государственного музыкального колледжа имени Г. Ширмы (г. Брест).  
Тема доклада: *Социальная структура евреев Западной Беларуси (1921–1939 гг.)*.
37. **Вялікі Анатоль Фёдаравіч**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, вядучы навуковы супрацоўнік Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Рыжскі мірны дагавор у калекцыях Нацыянальнага архіву Рэспублікі Беларусь*.
38. **Нестерович Николай Борисович**, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела новейшей истории Беларуси Института истории Национальной академии наук Беларуси (г. Минск).  
Тема доклада: *Экономика Беларуси накануне Рижского мира: итоги первого опыта соревнования капитализма и социализма*.
39. **Соловьянов Андрей Петрович**, кандидат исторических наук, ученый секретарь Института истории Национальной академии наук Беларуси (г. Минск).  
Тема доклада: *Социальное положение населения Советской Беларуси в 1921 г.*
40. **Дубовик Елена Александровна**, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории белорусской государственности, Белорусского национального технического университета (г. Минск).  
Тема доклада: *Профсоюзы Советской Беларуси в 1921 г.*

41. **Слука Надзея Міхайлаўна**, загадчык сектара абслугоўвання чытальнай залы аддзела рэдкіх кніг і рукапісаў Цэнтральнай навуковай бібліятэкі імя Якуба Коласа НАН Беларусі, аспірант-суіскальнік Інстытута гісторыі НАН Беларусі (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Мяжа ў прасторы і часе: беларускамоўная перыёдыка ў Польскай рэспубліцы пасля Рыжскага міру 1921 г.*
42. **Шабуневіч Светлана Николаевна**, кандидат юрыдычных наук, доцент, доцент кафедры сацыяльна-гуманітарных дысцыплін Акадэміі ўправлення пры Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь (г. Мінск).  
Тэма даклада: *Дыскрымінацыйная палітыка Польшы ў адношэнні беларускай культуры на тэрыторыі Западнай Беларусі як следства заключэння Рыжскага мірнага дагавора.*
43. **Яршова Вольга Ігараўна**, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, дацэнт кафедры педагогікі і праблем развіцця адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (г. Мінск)  
Тэма даклада: *Беларусізацыя агульнаадукацыйнай школы ў Савецкай Беларусі (1921–1923 гг.)*



## **ЗАКРЫЦЦЁ КАНФЕРЭНЦЫІ**

*(Інстытут гісторыі НАН Беларусі, зала пасяджэнняў  
Вучонага савета (пакой 223))*

**19.03.2021 г. 15<sup>30</sup> – 16<sup>00</sup>**

Падвядзенне вынікаў.

## **ВАЖНЕЙШЫЯ ПАДЗЕІ ІНСТЫТУТА ГІСТОРЫ НАЦЫЯНАЛЬнай АКАДЭМІ НАВУК БЕЛАРУСІ ЗА 2019 – 2020 ГАДЫ**

**21 сакавіка 2019 г.** у г.п. Акцябрскі сумесна з Акцябрскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Акцябрскі край: гісторыя і сучаснасць».

**4–5 красавіка 2019 г.** у г. Мінску сумесна з Саветам маладых вучоных Інстытута гісторыі НАН Беларусі праведзена II-я канферэнцыя маладых даследчыкаў Інстытута гісторыі НАН Беларусі «ARS LONGA: навуковыя дасягненні, праекты, перспектывы» (90-годдзю Інстытута гісторыі НАН Беларусі прысвячаецца).

**17–18 красавіка 2019 г.** у г. Мінску сумесна з Беларускай дзяржаўным музеем гісторыі Вялікай Айчыннай вайны і Фондам садзейнічання актуальным гістарычным даследаванням «Гістарычная памяць» праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вызваленне Беларусі. Памяць скрозь гады», прымеркаваная да 75-годдзя вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў.

**25–27 красавіка 2019 г.** у г. Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена V-я Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы крыніцазнаўства (да 110-годдзя Віцебскай вучонай архіўнай камісіі)».

**25-26 красавіка 2019 г.** у г. Мінску сумесна з Фондам «Дырэкцыі II Еўрапейскіх гульніў» і Музеем гісторыі г. Мінска праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Rex militaris: людзі, узбраенне, фартыфікацыя (ад старажытнасці да пачатку XIX ст.)».

**15–17 мая 2019 г.** у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2018 годзе».

**21 мая 2019 г.** у г. Мінску праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Першамайскі раён г. Мінска: гісторыя, культура, людзі».

**23–24 мая 2019 г.** у г. Віцебску сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава праведзена IV-я Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Актуальныя праблемы міжнародных адносін і дыпламатыі (1918 г. – пачатак XXI ст.)».

**20–21 чэрвеня 2019 г.** у г.п. Расоны сумесна з Расонскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена II-я навукова-практычная канферэнцыя «Расонскі край: гісторыя, культура, людзі (да 225-годдзя з дня нараджэння Я. Баршчэўскага)».

**24–26 чэрвеня 2019 г.** у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Міждысцыплінарныя падыходы ў антрапалагічных даследаваннях этнакультурных рэгіёнаў».

**27–28 чэрвеня 2019 г.** у г. Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Аперацыя «Баграціён» (да 75-годдзя вызвалення Беларусі)».

**18–23 жніўня 2019 г.** сумесна з беларускім офісам Фонду Конрада Адэнаўэра праведзена Міжнародная летняя школа «Усходняе партнёрства: бягучая сітуацыя і магчымыя далягляды».

**13 верасня 2019 г.** у г. Іўі сумесна з Іўеўскім раённым выканаўчым камітэтам, Міжнародным дзяржаўным экалагічным інстытутам імя А.Д. Сахарава БДУ і Рыма-Каталіцкім Касцёлам у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Іўеўскі край і Эдвард Вайніловіч».

**26–27 верасня 2019 г.** у г. Мсціславе сумесна з Мсціслаўскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Мсціслаў і мсціслаўскі край: гісторыя, культура, людзі».

**3–4 кастрычніка 2019 г.** у г. Брэсце сумесна з Брэсцкім дзяржаўным універсітэтам імя А.С. Пушкіна праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Брэст: гісторыя і сучаснасць (да 1000-годдзя горада)».

**17–18 кастрычніка 2019 г.** у г. Мінску праведзены IV Міжнародны кангрэс гісторыкаў Беларусі «Гістарычная навука беларусі: асобы, канцэпцыі, дасягненні (да 90-годдзя Інстытута гісторыі НАН Беларусі)».

**25 кастрычніка 2019 г.** у г.п. Карэлічы сумесна з Карэліцкім раённым выканаўчым камітэтам праведзены XIII Карэліцкія краязнаўчыя чытанні «Мінулае і цяперашні час Карэліччыны».

**1 лістапада 2019 г.** у г. Мінску сумесна з Мінскай духоўнай акадэміяй праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «Праваслаўе ў Беларусі. XIX–XX стст.».

**20–22 лістапада 2019 г.** у г. Мінску, Віцебску і Полацку сумесна з Віцебскім дзяржаўным універсітэтам імя П.М. Машэрава, Полацкім дзяржаўным універсітэтам і Віцебскім абласным краязнаўчым музеем праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыя і археалогія Падзвіння».

**9–10 красавіка 2020 г.** у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя (завочная) «Еўропа: актуальныя праблемы этнакультуры».

**5–6 мая 2020 г.** у г. Мінску сумесна з Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя «1945. Год Вялікай Перамогі (75-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца)».

**29 чэрвеня – 1 ліпеня 2020 г.** у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Антрапалогія і дэмаграфія чалавека ва ўмовах сацыяльна-эканамічных змяненняў у мінулым і ў цяперашні час».

**18 верасня 2020 г.** у г. Лідзе сумесна з Лідскім гісторыка-мастацкім музеем праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Гісторыка-культурная спадчына Лідчыны», прымеркаваная да 430-годдзя атрымання г. Ліда Магдэбургскага права.

**25 верасня 2020 г.** у г. Глыбокае сумесна з Глыбоцкім раённым выканаўчым камітэтам, Міжнародным дзяржаўным экалагічным інстытутам імя А.Д. Сахарава БДУ і Рыма-Каталіцкім Касцёлам у Беларусі праведзена навукова-практычная канферэнцыя «Беларусь, Глыбоцкі край і Эдвард Вайніловіч».

**1–2 кастрычніка 2020 г.** у а.г. Крэва сумесна са Смаргонскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена II Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Крэўскія чытанні: гісторыя, археалогія, культурная спадчына Крэва».

**28–30 кастрычніка 2020 г.** у г. Мінску праведзена Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Вынікі археалагічных даследаванняў на тэрыторыі Беларусі ў 2019 годзе».

**30 кастрычніка 2020 г.** у г. Ашмяны сумесна з Ашмянскім раённым выканаўчым камітэтам праведзена IX Міжнародная навукова-практычная канферэнцыя «Гальшанскія чытанні» «Канфесійнае жыццё Ашмяншчыны. X–XX стст.».

**5–6 лістапада 2020 г.** у г. Мінску праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя (завочная) «Метадалогія гістарычнага даследавання: дасягненні, праблемы, перспектывы».

**26–27 лістапада 2020 г.** у г. Мінску праведзена Міжнародная навуковая канферэнцыя (анлайн) «Канцлер ВКЛ Астафій Багданавіч Валовіч (1520–1587): жыццё, дзейнасць, спадчына».

## ДЛЯ ЗАПІСАЎ

*Канферэнцыя праводзіцца ў рамках выканання Дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў на 2021–2025 гг. «Грамадства і гуманітарная бяспека беларускай дзяржавы» (навуковы кіраўнік – член-карэспандэнт НАН Беларусі, доктар гістарычных навук, прафесар А.А. Каваленя) падпраграмы № 1 «Гісторыя» (навуковы кіраўнік – кандыдат гістарычных навук, дацэнт В.Л. Лакіза).*

# ВЫДАНИИ ИНСТИТУТА ГИСТОРИИ НАН БЕЛАРУСИ

